



**ДА 90-ГОДДЗЯ З  
ДНЯ НАРАДЖЭННЯ  
НАРОДНАГА ПАЭТА  
БЕЛАРУСІ  
А.А.КУЛЯШОВА  
(1914–1978)**



## *Выдатны майстар паэзіі*

*Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся.  
Бывай, смуглявая, кахраная, бывай.  
Стаю на ростанях быльых, а з паднябесся  
Самотным жаўранкам звініць і плача май.*

Мала хто не ведае сёня гэтыя радкі з песні І.Лучанка “Алеся”, у аснову якой пакладзены верш А.Куляшова “Бывай...”. Ён напісаны ў 1928 г. чатыраццацігадовым юнаком. На час жа з'яўлення песні аўтар быў ужо сталым беларускім паэтам, аўтарам соцені вершаў і дзесяткаў паэм. Адзін з самых таленавітых і шырока вядомых беларускіх паэтаў XX ст., выдатны майстар слова, мастак высокай культуры, ён у сваёй творчасці адлюстраў лёс цэлага пакалення, да якога належыць і сам.

Сын вясковых настаўнікаў, што жылі на Магілёўшчыне (вёска Сматэвічы), ён пачаў пісаць вершы яшчэ ў школе. У 1926 г. на старонках клімавіцкай акруговай газеты “Наш працаўнік” быў надрукаваны першы верш Куляшова “Ты, мой брат”, а ў 1930 г. у шаснаццацігадовым узросце ён выдаў свой першы зборнік вершаў “Росквіт зямлі”, прыхільна сустрэты крытыкай. Пасля быў вучоба ў Беларускім вышэйшым педагогічным інстытуце і плённая паэтычная праца. З’явіліся новыя зборнікі вершаў і паэм — “Па песню, па сонца!..”, “Медзі дождж” (1932) і іншыя, якія расказвалі пра тое, што аўтар асабіста добра ведаў. Этапным творам А.Куляшова, які сведчыў аб сталасці паэта, стала паэма “У зялёной дуброве” (1938–1939), блізкая па сваёй праблематыцы да паэм “Над ракой Арэсай” Я.Купалы і “Краіна Муравія” А.Твардоўскага. Ужо ў ёй, а таксама ў іншых творах другой паловы трыццатых гадоў гучыць прадчуванне набліжэння вайны. З 1941 г. паэзія А.Куляшова, карэспандэнта армейскай газеты “Знамя Советов”, набывае патрыятычную афарбоўку. Да лепшых вершаў перыяду вайны належыць “Млынар”, “Балада аб чатырох заложніках”, “Над брацкай магілай”, “Ліст з палону”, “Камсамольскі білет”, “Маці”, “Балада аб знойдзенай падкове” і інш. У 1942 г. была напісана, а ў 1943 г. у часопісе “Знамя” надрукавана паэма “Сяяг брыгады” — першы буйны твор аб Вялікай Айчыннай вайне ва ўсёй савецкай літаратуры. “Мы зразумелі тады, — казаў, успамінаючы, сябра, балкарскі паэт Кайсын Куліеў, — што беларуская літаратура ўзбагацілася творам высокай паэзіі, а Беларусь набыла сапраўднага, вялікага паэта!” У 1946 г. твор быў узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй СССР. У ваенны час паэт напісаў таксама такія значныя творы,

\* Цыт. па: Куляшоў А. Паміж наступным і быльым. — Мн., 1955. — С.8.

як “Прыгоды цымбал” (1943–1944) і “Дом № 24” (1944).

Паэзія А.Куляшова пасляваенна газесцігода-  
дзя развівалася ў рэчышчы тагачаснага літарату-  
рнага працэсу, але і тады яна вызначалася інтэ-  
лектуалізмам, які разам з палкім грамадзянскім  
пафасам выдзяляў яе з агульнага патоку. З-пад  
пяра майстра слова выйшлі такія паэмы, як  
“Новае рэчышча” (1948, адзначана Дзяржаўнай  
прэміяй СССР у 1949 г.), “Простыя людзі”  
(1949), “Толькі ўперад” (1950), “Грозная пуш-  
ча” (1955). За дзве апошнія, а таксама за паэму  
“Песня аб слаўным паходзе” (1935–1951) і вер-  
шы паэт атрымаў у 1968 г. прэмію Ленінскага  
камсамола Беларусі.

Значайн вяхой на творчым шляху А.Куляшова  
сталі яго вершы, якія спачатку друкаваліся ў перы-  
ёдыцы пад агульнай назвай “З новай кнігі”. У 1964 г.  
яны былі ўключаны пад гэтай жа назвай у другі том “Выбраных твораў” паэта, а ў 1966 г. выйшлі  
асобнай кнігай у Маскве ў перакладзе на рускую  
мову Я.Хелемскага. У гэтых вершах, якія сталі па-  
чаткам выхаду ўсёй беларускай паэзіі на новыя ру-  
бяжы, удала спалучыцца філософская глыбіня тво-  
раў А.Куляшова, яго імкненне да ўсебаковага асэн-  
савання складаных жыццёвых з'яў, да максімальна  
поўнага выяўлення маральна-псіхалагічнага вопыту  
сучасніка ў багацці яго духоўнай культуры, высо-  
кі ўзровень паэтычнага майстэрства. Наватарства  
гэтых вершаў у тым, што, абы чым бы ні пісаў паэт,  
ён глядзеў на проблему вачыма чалавека новай,  
касмічнай, эры. У 1968 г. А.Куляшоў атрымаў высо-  
кае званне — народны паэт БССР.

З гадамі філософская аснова яго паэзіі істотна

паглыблілася, што знайшло сваё адлюстраванне ў  
вершах і паэмах “Цунамі” і “Далёка да акіяна”,  
якія ўвайшлі ў зборнік “Сасна і бяроза” (1970).  
У 1976 г. пабачыла свет апошняя кніга “Хут-  
касць” — вяршыня творчасці паэта. У ёй гучыць  
адчуванне няспыннага бегу часу, які мяняе жыц-  
цё, свет, чалавека. Гэта кніга руху, развіцця,  
змен.

Ёсць хуткасць гуку, ёсць — звышгукавая,  
Ёсць хуткасць зор, прыкметная для ўсіх.  
Яичэ ёсць хуткасць думкі, хуткасць тая,  
Што, як свято, стагоддзе абганяе,  
З тысячагоддзем размаўляе ўсіх.

“Хуткасць”

На працягу ўсёй сваёй творчасці паэт многа  
перакладаў. На беларускай мове ў яго перакладзе  
гучыць “Яўгеній Анегін” А.Пушкіна, лірыка  
М.Лермантава, Т.Шаўчэнкі, С.Ясеніна, У.Мая-  
коўскага, А.Твардоўскага, М.Рыльскага, М.Наг-  
нібяды. Пераклады кніг “Выбраная паэзія” М.Лер-  
мантава, “Энеіда” І.Катлярэўскага, “Спей аб Га-  
яваце” Г.Лангфела былі адзначаны Дзяржаўнай  
прэміяй Беларусі імя Я.Купалы (1970). А.Куля-  
шоў — аўтар шэрага артыкулаў пра творчасць бе-  
ларускіх пісьменнікаў; ім напісаны сцэнарыі да  
мастацкіх фільмаў “Запомнім гэты дзень” і “Пер-  
шыя выпрабаванні” разам з М.Лужаніным і  
“Чырвонае лісце” сумесна з А.Кучарам.

Актыўна ўдзельнічаў А.Куляшоў у грамадс-  
кай работе. Быў узнагароджаны двумя ордэнамі  
Леніна, ордэнам Чырвонага Сцяга, двумя ордэ-  
намі Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалямі.

### Творы А.Куляшова

-  [Вершы] /Аркадзь Куляшоў //Беларускія паэты — лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі: Ар-  
кадзь Куляшоў, Аляксей Пысін, Анатоль Грачанікаў. — Мн., 2001. — С. 6—54.
-  [Вершы і паэмы] /Аркадзь Куляшоў //Танк М. Вершы і паэмы /Максім Танк, Аркадзь  
Куляшоў, Пімен Панчанка. — Мн., 1999. — С. 63—224.
-  **Вершы.** Паэмы /Аркадзь Куляшоў //Зямное прыщягненне: Вершы, балады, паэмы. —  
Мн., 1998. — С. 80—190.
-  **Дарогі:** Вершы, паэмы /Аркадзь Куляшоў; Уклад. В.Куляшовай; Маст. А.І.Цароў. —  
Мн.: Маст. літ., 2003. — 318 с., 1 л. партр. — (Беларуская паэзія XX стагоддзя).
-  **Лісты** Аркадзя Куляшова і Максіма Танка да Пімена Панчанкі /Падрыхт. да друку і  
публ. З.К.Панчанка; Уступ. слова С.Законнікаў //Полымя. — 1997. — № 8. — С. 279—305.
-  **Маналог:** Вершы, паэмы /Аркадзь Куляшоў; Уклад. В.Куляшовай; Маст. Л.Мележ. —  
Мн.: Маст. літ., 1989.— 127 с.
-  **Паміж** наступным і былым: Вершы. Паэмы /Аркадзь Куляшоў; Уклад. і прадм. В.Куля-  
шовай. — Мн.: Маст. літ., 1995. — 542 с. — (Бібліятэка беларускай класікі).

**К.Д.Варанько**, галоўны бібліограф Нацыянальной бібліятэкі Рэспублікі Беларусь